

Пролетары ўсіх краін, ўядайцеся!

ГОМЕЛЬСКАЯ ПРАУДА

ОРГАН ГОМЕЛЬСКАГА АВКОМА І ГАРКОМА КП(б) БЕЛАРУСІ,
АВЛАСНОГА І ГАРАДСКОГА СОВЕТАЎ ДЭПУТАТАЎ ПРАЦОҮНХ

№ 39 (5372)

АЎТОРАК

27

ЛЮТАГА

1945 г.

Цана 20 кап.

Да новых працоўных перамог

Загад Вярхоўнага Галоўнага камандуючага Маршала Советскага Саюза таварыша Сталіна лайшоў да глыбіні сэрца ўсіх советскіх воінаў, усяго многа-глыбінага народа нашай Радзімы. Ён натхнен на новыя ратныя подвігі працаўнікоў фронта і тыла ў імя канчатковай перамогі над нямецка-фашысткімі захопнікамі.

Чапвертую вясенню зіму Чырвоная Армія і советскі народ сустрэлі ў абстаноўцы новых гістарычных перамог над ворагам. Гераічная Чырвоная Армія пакрыла пейядальную славу сябе і свой народ. Яна заўждоўшы год закончыла ачищэнне советскай землі ад гітлераўскіх захопнікаў і працягвае дабіваньне ворага на яго ўласнай тэрыторыі. Перамогі Чырвонай Арміі ўзвіліся выпікам герайчных намаганій ўсіх советскіх людзей. „Падобноснае наступленне Чырвонай Арміі стала магнітам дзякуючы новым праўным подвігам советскіх людзей ва ўсіх галінах нашай народнай гаспадаркі“.

Але не ў звычай советскіх людзей самазаспакойваца на дасягнутым. „Поўная перамога над немцамі цяпер ужо близка“—гаворыць таварыш Сталін. Але перамога ніколі не прыходзіць сама, — яна здабываецца ў цяжкіх баях і ва ўнтары працы. Абрачоны вораг кідае ў бой апошнія сілы, адчайна супрапоўняеца, каб пазбегнуць суроўай адплаты. Ён хапаецца і будзе хапацца за самыя крайнія і подльяя сродкі барацьбы. Тому трэба памятаць, што чым бліжэй наша перамога, тым вышэй павінна быць наша пільнасць, тым мацней павінны быць нашы ўдары па ворагу“.

Заклік таварыша Сталіна заве нас да новага напружання сіл, ён вядзе да заваявання поўнай і канчатковай перамогі. І советскія людзі на праходзячых масавых мітынгах на прадпрыемствах, ва ўстановах, у калгасах, соўгасах і МТС біруць на сябе новыя соцыялістычныя абавязательствы. Яны выражаюць непреклонную волю дабіца поўнай перамогі—сумесна з Чырвонай Арміяй, нанесці смяротны ўдар у сэрца гітлераўскай Германіі.

Рабочыя абавязваюцца павялічваць выпуск баявой прадукцыі, паспяхова выконваць дзяржаўнае заданне; транспартнікі даюць слова—узмациніць перафозку грузу для фронта і растучай народнай гаспадаркі, калгаснікі—узорна падрыхтавацца да слубы і забяспечыць атрыманне высокага ўраджаю.

Да новых працоўных перамог у імя Радзімы, у імя канчатковай перамогі над гітлераўскімі захопнікамі!

Тут 60 процентаў рабочых штодзённа перавыконваюць нормы выпрацоўкі. Такіх прыкладаў многа.

Слаўную 27-ю гадавіну Чырвонай Арміі калгасная вёска азnamенавала магутным рухам за новыя пераможны ўраджай 1945 года. У рашаючы перыяд падрыхтоўкі да слубы, працаўнікі калгаснага сіла работаюць з бесперыпнай растучай энергіяй. Перадавыя калгасы („1 Мая“, Чырвоны хлебароб“, імені Молатава, Гомельскага раёна, „1 Мая“, „Рухавік“, Узваравіцкага раёна, імені Варашылава, Церахоўскага раёна, і многія другія) ва ўсе ўзбраені сустракаюць веснавую слубу, усё падрыхтавалі да выхаду ў поле. Буда-Кашалёўская МТС гадавы план рамонту трактараў выканала на 146,2 процента і за дасягнутыя поспехі атрымала пераходны Чырвоны сяяг Наркамзема СССР і ВЦСПС. Заўважылі таксама рамонт трактараў парку Нова-Беліцкая, Рэчкаўская і Закружская машина-трактарная станцыі.

Але не ў звычай советскіх людзей самазаспакойваца на дасягнутым. „Поўная перамога над немцамі цяпер ужо близка“—гаворыць таварыш Сталін. Але перамога ніколі не прыходзіць сама, — яна здабываецца ў цяжкіх баях і ва ўнтары працы. Абрачоны вораг кідае ў бой апошнія сілы, адчайна супрапоўняеца, каб пазбегнуць суроўай адплаты. Ён хапаецца і будзе хапацца за самыя крайнія і подльяя сродкі барацьбы. Тому трэба памятаць, што чым бліжэй наша перамога, тым вышэй павінна быць наша пільнасць, тым мацней павінны быць нашы ўдары па ворагу“.

Заклік таварыша Сталіна заве нас да новага напружання сіл, ён вядзе да заваявання поўнай і канчатковай перамогі. І советскія людзі на праходзячых масавых мітынгах на прадпрыемствах, ва ўстановах, у калгасах, соўгасах і МТС біруць на сябе новыя соцыялістычныя абавязательствы. Яны выражаюць непреклонную волю дабіца поўнай перамогі—сумесна з Чырвонай Арміяй, нанесці смяротны ўдар у сэрца гітлераўскай Германіі.

Рабочыя абавязваюцца павялічваць выпуск баявой прадукцыі, паспяхова выконваць дзяржаўнае заданне; транспортнікі даюць слова—узмациніць перафозку грузу для фронта і растучай народнай гаспадаркі, калгаснікі—узорна падрыхтавацца да слубы і забяспечыць атрыманне высокага ўраджаю.

Да новых працоўных перамог у імя Радзімы, у імя канчатковай перамогі над гітлераўскімі захопнікамі!

Уступіўшы ў соцыялістычнае спаборніцтва імені 27-й гадавіны Чырвонай Арміі 30 атада Днепра-Дзвінскага басейна на 14 процентаў.

Да новых працоўных перамог у імя Радзімы, у імя канчатковай перамогі над гітлераўскімі захопнікамі!

Ад Совецкага Інформбюро

Аператывная зводка за 25 лютага

На працягу 25 лютага на Землянскім поўвостраве, на паўночны захад ад КЕНІГСБЕРГА, нашы войскі адбіўлі атакі буйных сіл пяхоты і танкаў працаўніка і нанеслі яму вялікія страты ў жывой сіле і тэхніцы. Адначасова на паўднёвы захад ад КЕНІГСБЕРГА працягваліся баі па знішчэнню ўсходне-прускай групіроўкі працаўніка, у ходзе якіх нашы войскі авалодалі насялённымі пунктамі Амаленвэльдэ, Плесен, Войдзтэн, Тіфензее, Мюнген, Грос Хасельберг. У баях за 24 лютага на паўночны захад і паўднёвы захад ад КЕНІГСБЕРГА падбіта і знішчана 36 нямецкіх танкі.

На паўднёвы захад ад горада ХОЙНІЦЭ (КОНІЦ) нашы войскі, у выніку наступальных баёў, авалодалі на тэрыторыі ПАМЕРАНІІ горадам ПРОЙС ФРЫДЛАНД, а таксама з баямі занялі насялённыя пункты Дамніц, Клаусфельдэ, Бішофсвальдэ, Крыстфельдэ, Баркефельдэ, Хайнрыхсвальдэ, Пегэрсвальдэ, Прутцэнвальдэ.

У раёне БРЭСЛАУ нашы войскі працягвалі баі па знішчэнню акружанай у горадзе групіроўкі працаўніка і занялі некалькі кварталаў у паўднёвой частцы горада.

На другіх участках фронта—пошуку разведчыкаў. За 24 лютага на ўсіх франтах падбіта і знішчана 139 нямецкіх танкі. У паветраных баях і агнём зянітнай артылерыі збіга 8 самалётаў працаўніка.

Ва Усходній Прусіі, на паўночны захад ад горада КЕНІГСБЕРГ, працаўнікі раніцоў атакаваў нашы пазіцыі. На вялікім участку немцы кінулі ў бой буйныя сілы пяхоты і танкаў. Жорсткія баі працягваліся ўесь дзень. Адбіўчы варожыя атакі, нашы войскі знішчылі да 2 тысяч нямецкіх салдат і афіцэраў.

На паўднёвы захад ад горада Хойніцэ (Коніц) нашы войскі пасля артылерыйскай падрыхтоўкі атакавалі працаўніка. Праваўшы абарону немцаў, совецкія пехацінцы прасунуліся наперад і выйшлі на подступы да горада Проіс Фрыдланд. Доўгачасовая ўмацаванія, пабудаваныя немцамі на рубяжы возера Зукау-Зее і ракі Добрынка, прыкрывалі подступы да горада Совецкія часці фарсіравалі водную перашкоду і ў выніку імклівай атакі авалодалі горадам Проіс Фрыдланд—важным вузлом шасейных дарог. Нашы пехоты, падтрымаваны танкамі і самаходнымі гарматамі, прасунуліся наперад

на паўднёвы захад ад горада Хойніцэ (Коніц) нашы войскі пасля артылерыйскай падрыхтоўкі атакавалі працаўніка. Праваўшы абарону немцаў, совецкія пехацінцы прасунуліся наперад і выйшлі на подступы да горада Проіс Фрыдланд. Доўгачасовая ўмацаванія, пабудаваныя немцамі на рубяжы возера Зукау-Зее і ракі Добрынка, прыкрывалі подступы да горада Совецкія часці фарсіравалі водную перашкоду і ў выніку імклівай атакі авалодалі горадам Проіс Фрыдланд—важным вузлом шасейных дарог. Нашы пехоты, падтрымаваны танкамі і самаходнымі гарматамі, прасунуліся наперад

на паўднёвы захад ад горада Хойніцэ (Коніц) нашы войскі пасля артылерыйскай падрыхтоўкі атакавалі працаўніка. Праваўшы абарону немцаў, совецкія пехацінцы прасунуліся наперад і выйшлі на подступы да горада Проіс Фрыдланд. Доўгачасовая ўмацаванія, пабудаваныя немцамі на рубяжы возера Зукау-Зее і ракі Добрынка, прыкрывалі подступы да горада Совецкія часці фарсіравалі водную перашкоду і ў выніку імклівай атакі авалодалі горадам Проіс Фрыдланд—важным вузлом шасейных дарог. Нашы пехоты, падтрымаваны танкамі і самаходнымі гарматамі, прасунуліся наперад

на паўднёвы захад ад горада Хойніцэ (Коніц) нашы войскі пасля артылерыйскай падрыхтоўкі атакавалі працаўніка. Праваўшы абарону немцаў, совецкія пехацінцы прасунуліся наперад і выйшлі на подступы да горада Проіс Фрыдланд. Доўгачасовая ўмацаванія, пабудаваныя немцамі на рубяжы возера Зукау-Зее і ракі Добрынка, прыкрывалі подступы да горада Совецкія часці фарсіравалі водную перашкоду і ў выніку імклівай атакі авалодалі горадам Проіс Фрыдланд—важным вузлом шасейных дарог. Нашы пехоты, падтрымаваны танкамі і самаходнымі гарматамі, прасунуліся наперад

на паўднёвы захад ад горада Хойніцэ (Коніц) нашы войскі пасля артылерыйскай падрыхтоўкі атакавалі працаўніка. Праваўшы абарону немцаў, совецкія пехацінцы прасунуліся наперад і выйшлі на подступы да горада Проіс Фрыдланд. Доўгачасовая ўмацаванія, пабудаваныя немцамі на рубяжы возера Зукау-Зее і ракі Добрынка, прыкрывалі подступы да горада Совецкія часці фарсіравалі водную перашкоду і ў выніку імклівай атакі авалодалі горадам Проіс Фрыдланд—важным вузлом шасейных дарог. Нашы пехоты, падтрымаваны танкамі і самаходнымі гарматамі, прасунуліся наперад

на паўднёвы захад ад горада Хойніцэ (Коніц) нашы войскі пасля артылерыйскай падрыхтоўкі атакавалі працаўніка. Праваўшы абарону немцаў, совецкія пехацінцы прасунуліся наперад і выйшлі на подступы да горада Проіс Фрыдланд. Доўгачасовая ўмацаванія, пабудаваныя немцамі на рубяжы возера Зукау-Зее і ракі Добрынка, прыкрывалі подступы да горада Совецкія часці фарсіравалі водную перашкоду і ў выніку імклівай атакі авалодалі горадам Проіс Фрыдланд—важным вузлом шасейных дарог. Нашы пехоты, падтрымаваны танкамі і самаходнымі гарматамі, прасунуліся наперад

Да новых працоўных перамог у імя Радзімы, у імя канчатковай перамогі над гітлераўскімі захопнікамі!

на 10 кілометраў і выбіла немцаў з насялёнага пункта і чыгуначнай станцыі Бішофсвальдэ. Працаўнік, адступаючы пад ударамі нашых войск, стратіў толькі забітымі да 3 тысяч салдат і афіцэраў. Знішчана 23 вяменскія танкі і 47 гармат. Узята ў палон больш 200 гітлераўцаў.

У Брэсце нашы войскі працягвалі баі па ліквідацыі акружанай групіроўкі працаўніка. Совецкія штурмавыя атрады пры падтрымцы артылерыі ачысцілі ад немцаў некалькі кварталаў у паўднёвой частцы горада. Жорсткія баі завязаліся на плошчы Гіндэнбурга, дзе немцы сканцэнтравалі многа зянітных гармат. На другім участку нашы часці пераадолелі варожую абаронительную паласу на поўнач ад прыгорада Ольташыні, развіваючы поспех, авалодалі раёнам нафтасклада. На месцы бою засталося многа варожых трупаў. Узята 340 палонных, захоплена 8 танкаў і другія трафеі.

Ва Усходній Прусіі нашымі войскамі ўзята ў палон многа нямецкіх салдат і афіцэраў. Палонны камандзір баявой групы 349 нямецкіх пяхотнай дывізіі обер-лейтэнант Андрысах Чухер расказаў: „Вайна для Германіі беспаваротна прайгра. Частка нямецкіх салдат цяпер пераапранаецца ў грамадзянскую воротку і хаваецца ў насялённых пунктах. Сотні і тысячи дэзэртыраў блукаюць па франтавых дарогах. Лічачы далейшае супраціўленне вар'янтам, я рашыў здацца ў палон“.

Палонны салдат 117 нямецкага ахраннага батальёна Герберт Брендэль і Курт Штольц паведамілі: „Наш батальён атрымаў загад стрымліваць націск рускіх, пакуль заградзіцельныя атрады збяруць разбегшыхся салдат 286 ахраннай дывізіі. Ці удалося затрымаць уцікаўшых з поля бою салдат, нам невядома. Наш батальён быў разбит, а мы трапілі ў палон“.

Палонны салдат 911 нямецкага палка Карл Вебер расказаў: „За два дні баёў наша рота етрапіла палову свайго асабістага складу. Параненых прышлееці кінуць. Панічае адступленне войск і бегства насельніцтва зрабілі на салдат патрасаючое ўражанне. У гэтыя дні многія нямецкія салдаты пахавалі апошнюю надзею на перамогу Германіі. Я кінуў зброяй і прафаваў узячы, аднак, неўзабаве алынуўся ў рускім палоне

ДУХАМ І ВОЛЯЙ АДЗІНЫ!

У дні святкавання 27-й гадавіны Чырвонай Арміі прадстаўнікі працоўных обласці наведалі падшэфны шпіталі, дзе сустрэліся з раненымі байцамі і афіцэрамі. Сотні калгасаў, дзесяткі прадпрыемстваў, дзесяткі тысяч рабочых, калгаснікаў, служачых прынялі ўдзел у зборы падарункаў для раненых байцоў. З усіх куткоў обласці дэлегацыі наведалі шпіталі, прадэмансстраўвалі сваю гарачую любоў да абаронцаў Радзімы, адзінства духу і волі франтавікоў і работнікаў тыла, мэты якіх накіраваны да аднаго — хутчэйшай перамогі над ворагам. Святочная дні быўлі яркай дэманстрацыяй цеснай і непарыўнай сувязі паміж фронтам і тылам, якая з кожным днём усё мацнее і мацнее.

Ніжэй мы друкуем матэрыялы аб сустрэчах у шпіталях і пісьмы раненых байцоў і афіцэроў. Даем слова дакументам.

Для байцоў

За некалькі дзён да свята ўзімка гутарка, з чым пайеци да падшэфных у шпіталі. Рабочыя сабраліся на агульны сход і рашылі сабраць падарунки.

Збор падарункаў прыйшоў хутка, з уздымам. У ім прынялі ўдзел усе работнікі жыллёвай дыстанцыі. Былі закуплены алоўкі, ручкі, мундштуки, брытвы, насавыя хустачкі, паштовая папера, канверты і другія речы. Хатнія гаспадыні прыгатавалі смачныя стравы.

Калектыв абавязаўся дапамагчы шпіталю абставіць палацы мебляй. Былі зроблены 10 табурэтак і адрамантавана мэблі ў шпіталі. Два плотнікі піць дзён напірэдадні свята рамантавалі ў шпіталі мэблі.

Наши таварыши сусгрэліся з байцамі. Гэта была радасная і хвалючая хвіліна. Кожнаму было аб чым расказаць. Мы слухалі іх апавяданні аб барацьбе з немецка-фашистскімі захопнікамі і ў сваю чаргу расказвалі аб тым, як аднаўляеца Беларуская чыгунка. Дзень, праведзены ў шпіталі, і сустэрча з нашымі славінімі героямі застануцца ў памяці.

П. ВЯЧЭРА,
Будмайстар НЖЧ-3.

Спектакль у шпіталі

Комсамольцы суднаверфі Ц. ўзялі шэфства над заходзячымі ў горадзе шпіталем.

Маладыя суднабудаўнікі павалі ў шпіталі, гутарылі з байцамі і дамовіліся аб тым, чым яны дапамогуць шпіталю. Комсамольцы пасля работы ў цаслярным цэху рабілі табурэткі, сталы. Наспехова прыйшоў збор мастацкай літаратуры і пісьмовых прылад.

Да свята дня Чырвонай Арміі драматычны гурток суднаверфі рыхтаваў спектакль. Цершве прадстаўленне новай п'есы комсамольцы далі ў падшэфным шпіталі. Раненые байцы і афіцэрэи дзялявали сваіх маладых таварышоў за клопаты і ўвагу.

ГОМЕЛЬ. Начальніку эвакашпіталя капітану медслужбы Каменецкаму, намесніку начальніка шпіталя па палітчастцы старшаму лейтэнанту Новікаму, сакратару пярвичнай партарганізацыі тав. Энгельштэйн, старшыні мясцкома тав. Тышчэнка.

Перадайце асабістаму складу эвакашпіталя, які сабраў 10750 рублёў грашыма і 12025 рублёў аблігацыямі дзяржпазык на будаўніцтва самалёта „Перамога“ маё баявое прывітанне і падзяку Чырвонай Арміі.

І. СТАЛІН.

Сярод сяброў

З першых дзён вайны я работаю начальнікам шпіталя. За ўесь гэты час даўводзілася мне бачыць патрыятычныя адносіны совецкіх людзей да Чырвонай Арміі, у прыватнасці, да раненых байцоў. Але сёня я могу адзначыць, што той патрыятычны ўзьдым, які мы наглядаем, знаходзячыся ў Беларусі, пераўзышоў усё раненіе бачанае.

У дні перад святам да нас у шпіталі было сапраўдане паломніцтва. Ні вялікая адлегласць, ні лютыя марозы не маглі спыніць совецкіх патрыётаў, якія жадалі ў гэтыя знамянальныя дні быць разам з байцамі, якія працівалі сваю кроў за чесць і незалежнасць нашай Радзімы. Калгаснікі, рабочыя, служачыя, хатнія гаспадыні, школьнікі — людзі розных узростаў і заняткаў — усе прынеслі нам свае падарункі, якімі імкнуліся асабісты аддзяляваць збядзеляў сваіх за вызваленне ад фашысцкай іга.

М. Камянецкі,

начальнік Н-скага эвакашпіталя.

Вагон падарункаў ад калгаснікаў

Працоўныя Буда-Кашалёўска-га-раёна прыслалі падшэфнаму шпіталю вагон з падарункамі. Яны на некалькі месяцаў папялышылі харчаванне раненых. Каштоўныя падарункі таксама прыслалі работнікі ОРСа Гомельскага чыгуначнага вузла, дзе сакратаром партарганізацыі тав. Перкаль.

У другі раз прышоў абоз з падарункамі з калгасаў Свяці-

лавіцкага раёна. Калгаснікі перадалі шпіталю карову, быка, сала, курэй і розныя іншыя прадукты харчавання.

Калектыв шклозавода прыслалі у сваю падшэфную палату 46 індывідуальных падарункаў пакетаў, у кожным з якіх было да 50 прадметаў.

У ШПІТАЛЬНАЙ ПАЛАЦЕ

Мне, новому хворому, кожны ў палаце ўдзяляў многа ўвагі. Сястра папраўляла пасцель, суседзі па ложках распытвалі аб санаадчуванні.

Але ўважлівей за ўсіх аказаўся лётчык, марскі знішчальнік Георгій Белаусаў. Гэта быў смуглы юнак, вельмі ветлівы і разгаворчывы. Белаусаў распытваў мяне — адкуль сам, дзе парамен. Затым быццам не ўзнарок спытаў:

— Як завуць тваю дзяўчыну? Я адказаў.

— Мая разбілася, — паглядзеўшы ў очы, сказаў ён. — Таксама на «Кобре» лятала. Не дацягнула на параменным маторы...

Ранім скрэз зачыненым дзвёры палаты з аперацийнай пачуўся крык. Лётчык нахмурыўся, прысунуўся да мяне бліжэй і спытаў:

— Аб Лазе чуў?

— Гэта танкіст, беларус. Калі прывезлі яго, страшна было на яго гледзець. Зараз, праўда, ажыў, але вельмі мучаецца.

— Белаусаў на перавязку! — сказала сястра. Ен выйшаў.

У палаце ўстановілася пі-

шуся, у гэты момант яго рука была прастэрэна куляй. «Каралеўскі тигр» павярнуў на танкіста. Пераадольваючы боль, Лаза ўсё ж здолеў кінуць гранату. Адбыўся выбух.

Яго паднялі пасля бою. Над ячэйкай замёр танк з разварочанымі стволамі і ўзарванымі бензабакамі. А побач з Лазой былі два мёртвыя таварыши — члены яго эскіжа.

— Гэта подвіг! — закончыў Белаусаў апавяданне аб танкісту.

— Але чаму вы аб сабе пішыте не раскажаце? — спытаў яго.

— Што аб сабе, аб сабе пішыте не сказаць.

— Праўда, што вы зблі ў адным баю чатыры варожыя самалёты? — Я не адзін... — сказаў ён ціха. — У пары з дзяўчынай, якая загінула. Вельмі храбра змагалася.

У палаце стала ціха. Нам было зразумела, абы чым думаў гэты храбры і адважны чалавек.

Другі Беларускі фронт

Герой Советскага Саюза гвардый старшина лейтэнант Андрэй Міхайлавіч КУЛАГІН — уражэнец сяля Стара-Запруднае, Гомельскай області. На яго баявым рапунку 28 асабіста ім збітых нямецкіх самалётаў і 6-у группе з другімі лётчыкамі.

Фота Н. Кірзева.

(Фотахроніка ТАСС).



У гасцях у героя

У Н-скім шпіталі знаходзіцца на вылячэнні ранены старшина Герой Советскага Саюза Усацюк. У пяжкай схватцы з ворагам старшина Усацюк быў падарунак парапенаму Герою, які прынесла ўпілую коўду, распытую прастыню, вышытыя на валачкі, любоўна зробленыя пасавыя хустачкі, ручнікі, абрусы для тумбачкі.

Тав. Усацюк далёка ад свайго дома. Там у яго блізкія, яго сям'я. Але ў гэтыя дні свята Чырвонай Арміі ён адчуў макіярынскія клопаты працтвары грамадзянкі Гомеля.

Да яго ў палату прыплала

Калектыву завода імені Сталіна

Мы, афіцэры, сержанты і радавы склад 2-га Беларускага фронта, знаходзячыся на лялечні ў вашым падшэфным шпіталі 1515, да глыбіні душы былі крануты той увагай, якую вы аказали нам у дзень 27-й гадавіны Чырвонай Арміі.

Вашы клопаты дапамагаюць нам хутчэй аднавіць здароўе і зноў пайсці грамадзянам.

Просім перадаць нашу падшырую падэяку рабочым вагонаў завода і абяцаем пасля аднаўлення здароўя ісці даўніні.

У сяве чаргу просім паклацці ўсе сілы да таго, каб хутчэй быў пушчаны завод, а таксама просім працягваць трывалы звязъ.

Гвардыі маёр ФІСЬКО, Гвардыі малодши лейтэнант ШАРЫПАУ, лейтэнант ПЛОТНІКАЎ, СМІРНОЎ, СТАЛЯРОЎ, чырвонаармеец ПАПОЎ.

Перапіска шэфаў з байцамі

Члены калектыва парвознага лэпо і аддзялення паравознай гаспадаркі ў шпіталі на дзень Чырвонай Арміі на кіраваліся ў шпіталі для ўручэння падарункаў. Равенім байцам і афіцэрам былі ўручаны папіросы, тутины, папера, алоўкі, акрылікі, мыла, насавыя хустачкі, кістэты, кандытарскія вырабы.

Разам з прадстаўнікамі шэфаў прыбылі ўдзельнікі гуртка мастадзкай самадэйнасці. Паміж раненымі байцамі, афіцэрамі і паравознікамі завязаўся дэяльны гутарка. Паравознікі аблігаваць, якіх лепш вадзіць паязы

М. МІКАЛЕНКА